

ВЫБАР НА СТАГОДЗІ

МАЛАВЯДОМЫЯ ДАКУМЕНТЫ 1569-1577 ГАДОЎ ПА ГІСТОРЫІ ЛЮБЛІНСКАЙ УНІІ

Роўна 440 гадоў таму ў польскім горадзе Любліне адбыліся падзеі, якія на некалькі стагоддзяў наперад прадвызначылі лёсы народаў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. 1 ліпеня 1569 года шляхецкія дэпутаты Кароны Польскай і Вялікага княства Літоўскага зацвердзілі акты аб міждзяржаўнай уніі паміж сваімі краінамі. Так на палітычнай карце з'явілася новая дзяржава – Рэч Паспалітая абодвух народаў. Да-гэтуль не сціхаюць спрэчкі сярод навукоўцаў аб яе палітычным ладзе – была гэта дзяржава федэрациі ці канфедэрациі? Якую ступень аўтаномнасці мелі ў яе складзе землі Вялікага княства Літоўскага, у тым ліку тыя тэрыторыі, на якіх жылі этнічныя беларусы? Пазітыўную ці негатыўную ролю адыграла ўнія ў развіцці беларускай культуры? Усе гэтыя пытанні маюць не толькі навукова-тэарэтычнае, але і прыкладное значэнне. У наш час, калі на еўразійскім кантыненце праходзяць складаныя інтэграцыйныя процэсы, у якіх прымае актыўны ўдзел і Рэспубліка Беларусь, драматычны вопыт заключэння Люблінскай уніі можа аказацца даволі карысным.

Узве чытачоў прапануюцца тры дакументы, якія раней не знаходзіліся ў шырокім навуковым ужытку. Між тым яны не толькі праліваюць свято на некаторыя малавядомыя аспекты заключэння Люблінскай уніі і ўвогуле гісторыі Вялікага княства Літоўскага, але і вельмі дакладна перадаюць каларыт сваёй эпохі. Першы дакумент паходзіць з Нясвіжскага архіва Радзівілаў, а больш канкрэтна – з той яго часткі, якая па волі гістарычных абставін апынулася за межамі Беларусі. Гэта ліст падканцлера Вялікага княства Літоўскага Астафея Валовіча да паноўрады ВКЛ, выяўлены ў варшаўскім Галоўным архіве старажытных актаў. Два іншыя дакументы, верагодна, таксама раней захоўваліся ў Нясвіжы, бо маюць непасрэднае дачыненне да Радзівілаў. Цяпер яны знаходзяцца ў рукапісных зборніках


Курніцкай бібліятэцы Польскай акадэміі навук. Пры словах «рукапісны зборнік» адразу ўзнікае асацыяцыя з кнігамі, у якія запісваліся копіі дакументаў. Але ў дадзеным выпадку гэта не так: гаворка ідзе менавіта пра арыгіналы лістоў. Проста архівісты аб'ядналі і пераплялі гэтыя арыгіналы пад адной вокладкай, і такім чынам з іх былі створаны асобныя манускрыпты, якія атрымалі ў Курніцкай бібліятэцы нумары 1536 і 1538.

Кожны з дакументаў нясе ў сабе масу важнай гістарычнай інфармацыі. Тут і адна з найбольш ранніх згадак пра службу казакоў на тэрыторыі сучаснай Беларусі (1574 год), і звесткі пра падзеі Лівонской вайны і пра дыпламатычныя зносіны паміж Вялікім княствам Літоўскім і Маскоўскай дзяржавай, і поўнае апісанне ўзбраення гусарскай кавалерыі Вялікага княства Літоўскага, і цікавая харарактарыстыка Івана Грэznага. Апроч таго, гэтыя дакументы яшчэ і каштоўныя помнікі старабеларускага эпістолярнага і дзелавога пісьменства. Асабліва вылучаецца ліст аршанска-дзяржаўцы Філона Сямёновіча Кміты. Гэты выдатны дзеяч сваёй эпохі пакінуў пасля сябе 30 эпістолярных твораў за 1573–1574 гады, напісаных вельмі жывой сакавітай мовай, аднак вядомых толькі ў больш позніх копіях. Дарэчы, беларускім фіолагам А.Ф. Коршунавым у 1975 годзе выдадзены ўсе выяўленыя на той час лісты Ф. Кміты. Але тое пасланне, што знайдзена ў Курніцкай бібліятэцы, ім не публіковалася. Да таго ж, гэта не копія, а арыгінал, які, хутчэй за ўсё, напісаны ўласнаручна Ф. Кмітам і мае ягоны подпіс. Яднае ўсе дакumentы падборкі тэма Люблінскай уніі. Непасрэдна асвятляе падзеі 1569 года першы дакумент. Вядома, што пасля таго, як перамовы аб уніі зайдлі на Люблінскім сейме ў тупік, частка магнатаў ВКЛ раз'ехалася па дамах. У Любліне



засталіся, апрач А. Валовіча, толькі пісары Л. Война і М. Гарабурда. Раззлаваны кароль, парайшыся з польскімі сенатарамі, выдаў 5 сакавіка 1569 года пастанову аб далученні да Кароны Польскай Падляшскага і Валынскага ваяводстваў, якія да таго часу на працягу амаль двух стагоддзяў уваходзілі ў склад ВКЛ. У далейшым ад Вялікага княства Літоўскага на карысць Польшчы былі адарваны яшчэ Брацлаўскае і Кіеўскае ваяводстваў (апошняе, праўда, без Мазырскага павета). Калі дадаць, што Полацкае ваяводства было ў той час захоплена войскамі Маскоўскай дзяржавы, то стане зразумелым: палітычныя сілы на чале з Радзівіламі і Хадкевічамі, якія баранілі адносную незалежнасць ВКЛ ад Польшчы, апынуліся ў бязвыходным становішчы. Стомленая ад вайны шляхта імкнулася да уніі, каб атрымаць польскую вайсковую дапамогу. Магнатаў жа напаткала рэальная перспектыва маёмынскіх канфіскаций. Як яскрава сведчыць ліст А. Валовіча, «перамовы» аб польска-літоўскай уніі ў рэшце рэшт звязліся да грубага шантажу і акцый застрашэння з польскага боку. Валовіч у свой час пазычыў Жыгімонту Аўгусту гропы на ваенныя расходы. За гэта ён атрымаў у дзяржанне маёнткі Ламазы, Воінь і Кадзенец у Берасцейскім ваяводстве. Але ў сакавіку 1569 года кароль абвясціў гэтых мясцовасці ўласнасцю Польшчы. Таму А. Валовічу пачалі літаральна «выкручваць рукі», каб ён, падканцлер Вялікага княства Літоўскага, адзін з хавальнікаў дзяржаўнай пячаткі, прыняў прысягу на вернасць Кафоне. Пра гэтых падзеі, ужо крыху вядомыя паводле дзённіка Люблінскага сейма, мы цяпер маем магчымасць даведацца з першакрыніцы.

Сапраўды, у 1569 годзе Вялікае княства Літоўскве апынулася паміж двух агнёў: на заходзе яго землі інкарпаравала Польшча, на ўсходзе не сціхала вайна з Маскоўскай дзяржавай. Палітычная эліта ВКЛ у рэшце рэшт была вымушана пайсці на тэртытарыяльныя ўступкі Польшчы, каб вызваліць Полацк і іншыя землі, занятыя маскоўскімі войскамі. Непасрэдным наступствам Люблінскай уніі стала аб'яднанне польскіх і літоўскіх сіл і пераможны паход Страфана



Баторыя, які адваяваў Полацк у 1579 годзе, хоць і цаной велізарных культурных страт (пад час штурму была знішчана каштоўная бібліятэка Полацкага Сафійскага сабора). Але, мабысь, у значнай ступені гэты поспех быў дасягнуты дзякуючы ваеннаму таленту і энергіі Страфана Баторыя: без іх люблінскія пагадненні аб вайсковай дапамозе так і засталіся б простымі паперамі. Прынамсі, становішча Вялікага княства Літоўскага, апісаное ў другім і трэцім дакументах падборкі, вельмі адрозніваеца. У лісце Ф. Кміты 1574 года бачым Вялікае княства Літоўскве яшчэ аслабленай дзяржавай, якая не мае дастаткова сіл, каб абараніць свае межы, і спадзяеца толькі на дыпламатыю. Але дакумент 1577 года, якім Страфан Баторы даручыў фарміраваць у Вялікім княстве Літоўскім конныя роты, ужо сведчыць аб значных зменах не толькі ў дзяржаўным кіраванні Рэчы Паспалітай, але нават у псіхалогіі тых, хто прымаў рашэнні. Калі лічыць, што Люблінская унія спрыяла карэннаму пералому ў Лівонскай вайне, то, верагодна, пачатак працэсу вядзе адлік з гэтага акта, які сімвалізуе пераход ад абарончых да наступальных дзеянняў.

У гэтай публікацыі літары, што выйшлі з ужытку, заменены на сучасныя, акрамя літары «яць». Надрадковыя літары ўнесены ў радок і пазначаны курсівам. Канцы радкоў абазначаны сімвалам |. Кірылічныя лічбы заменены на арабскія. Пунктуацыя сучасная.

**Люблінскі сейм
1569 года.
Гравюра XVI стагоддзя**

1. 1569.III.10. Люблін. Падканцлер ВКЛ Астафей Валовіч паведамляе панам-радзе ВКЛ аб тым, што на Люблінскім сейме яго прымушалі прыняць прысягу на вернасць Кароне Польскай.

Друкуецца паводле арыгінала: *Archiwum główne akt dawnych (Warszawa). Archiwum Radziwiłłów. Dział II. Dok. 60.*

Ясневелможные м(и)л(о)с|тивые панове. | Писалом недавно некоторым зъ в(аших) м(и)л(остей), розумеючи, жебы в(аша) м(и)л(ость) в том, яко | в потребе земской один другого обсылат и ведомост собе чинить | будете, а то в тои речи, которым обычаем земля Подляшская | и Волынская отлучона ест от Великого князества Литовского ку Короне Полскои. Яко ж подляшане пан Косинский, маршалок, пан Савицкий, писар, староста Мелницкий, пан Ирикович, подкомореи, хоружий Дороғицкий, Буйно Брозовский, подстарости Суражский, присегу учинили в середу прошлую третее недели в пост, а сегодня в четверть ман|даты або универсалы обволаны водле тое минуты, | которую вашой м(и)л(о)сти послалом и на том час посыламъ. А на | том же час и в том ден я везванем до его кр(оловское) м(и)л(ости), пана своего м(и)л(о)с(ти)вого, | при всіхъ радах и послех корунныхъ, там ми от его кр(оловское) м(и)л(ости) через | канцлера корунного пана Валентего Дембинского оповедано, | же тые две земли Волынская и Подлянская Короне прилу|чоны, а я якобых ку старостству Берестейскому Воин, Ломазы, Ко|денец держать мель, то, што ку Подляшу належит, аproto | яко з добрь и кгрунтов коронныхъ абых присегу чинил кр(олю) его м(и)л(ости) | и Короне. Ям се отзывал на присегу мою, которую учинил пану | своему до рады Великого князества Литовского, в которомъ | статечне тръваючи, яко и иные обователи Великого князества | Литовского, ничего иного, однозмест братерство, зычливост Короне повиннымъ, яко ж и тогом не минул препомнет, же в(аша) м(и)л(о)с(ти), па|нове рада, которые се зде на сойме были, отеждчаючи рачили|сте мне и пану подскарбemu земскому Великого князества Литовского поручит в отеханю своем братерскую м(и)л(о)сть, в которой есте | в(аша) м(и)л(ость) завжды тръвали, оффроват на пришлые часы завжды, | чего ж и ихъ м(и)л(о)сть панове рада коронные слухат и нас с тымъ | припустит не хотели за напомненемъ от нас пана маршалка великого | и потомъ за мовенемъ моим кн(я)зю арцыбискупови, яко пред|нейшой раде коронной, а зъеднат того не могъ, абысмы слухани | были.

Вспоминаломъ, же я староство Берестейское за упривилеванемъ пана своего и села албо тые фольвар-

ки к нему держу, што [c. 2] здавна ку Великому князеству Литовскому належало и кгдыж земли Подляшское | и Волынское иначей не розумею и розумети не могу, одно, же Великое князство | Литовское належить и присегою его кр(оловской) м(и)л(ости) и подданыхъ оного панства | утвержено, то ест великому князству, а не Короне, звлаща абы о тые села | албо фольварки выведал се его кр(оловская) м(и)л(ости), естли коли ку Подляшу належели. То ми | все не пошло ку вспоможеню, але згола абыхъ присегу чиниль кролеви, | его м(и)л(ости), и Короне с тыхъ-то добрь корунныхъ, докладаючи, же, где бы были | не отехали на съемъ взванные, показало бы се лацно права коронные | на тые добра, же ку Короне належат.

Омавялом, м(и)л(о)с|тивые панове, на | тые слова досыт широце, при чомъ был(и) врядники Великого князества Литовского – пан Война, подскарбий дворный и писар, пан Гарабурда, | писар его кролевское м(и)л(о)с(ти). Отзывалом се на право свое, которое маю | на тые имена. Просилом наостаток, абы ми узычено часу | обвестит то вашой м(и)л(о)с(ти)мъ, паномъ радам, и всімъ станомъ Великого | князества Литовского. А где бысте ме [sic] в(аша) м(и)л(ость) вспомочь не рачили | у его кр(оловское) м(и)л(ости) и панов корунныхъ, абы на том час наконец его кр(оловская) м(и)л(ость) по|ведел, до чого быхъ быть повиненъ. Не шло ми то все, а одно абыхъ | присегаль, а естли быхъ не присегнулъ, его кролевская м(и)л(о)сть будет | ведать, што с тымъ учинить.

А наостаток просилом, абы | то ку руце своеи корол узять, поки быхъ ведомост от в(ашой) м(и)л(ости) мель. Бачу, же | ме до того часу еще и то не вспомогло, а не могучи иного ратун|ку меть, одно самое м(и)л(о)с(ти)вое ласки его кр(оловское) м(и)л(ости) и повинное справедливо|сти. А за м(и)л(о)с(ти)выми причинами и вложенемъ в(ашу) м(и)л(ость) о то покорне прошу | и низко чолом бью, абысте в(аша) м(и)л(ость) не для мене, слуги его кр(оловское) м(и)л(ости), и брата своего | молодшого, але для всего Великого князества Литовского рачили послы свои | ку его кролевской м(и)л(ости), нашему м(и)л(о)с(ти)вому пану, слати и ку паном радам | и всімъ станом короннымъ, абы се таковыя речи противные Великому | князеству Литовскому не кгрунтовали, а особливe тые имена его кр(оловское) м(и)л(ости), | староства моего, абы ми без причины над права и привиля мои з рук | моихъ не браны, кгдыж ку таковой присязе на колко сел не мог быхъ | без положеня по[ч]стивых заслуг моихъ приведен быт, звлаща жемь готов | завжды

цале заховати верную подданост пану моему и попри-
сяжене давныхъ продковъ в(ашое) м(и)л(ости), с Короною Польскою вчиненое, и ничимем причины не дал,
[с. 3] абы мел възвавати присегу, которую учинил до
рады пану | своему, кгдыш се верне, цнотливе, с цалою
зычливостю про|тижко пану моему, а где бысте, в(аша)
м(и)л(ость), теж за лацно таковые | речи в себе пова-
жающи не рачили у его кр(оловское) м(и)л(ости), нашого
м(и)л(о)с(ти)во|го пана, через послы свои всего Вели-
кого князства Литовскаго | и мене мал[ого] [сл]у[г]и
его кр(оловское) м(и)л(ости) и рады в том панстве без
омешканя вспомоч мне нельзя, одно воли а росказаню |
его к(ролевское) [милиости], пана моего, досыт чинить,
если усхо[чет] тые имена | свои взят над право и при-
вилеи мои з рук моихъ, а в томъ абых | не быть винован
от в(ашое) м(и)л(ости), кгдыш то вчас ку ведомости
в(ашое) м(и)л(ости) | припушщамъ.

За тымъ зычачи в(ашой) м(и)л(ости) в ласце Божой | до-
брого здоровья и всихъ потех до веку долгого уживати,
| при том службы мои ласце в(ашой) м(и)л(ости) по-
корне залецамъ. Писан у Люблине року 69, м(е)с(я)ца
марца 10 дня. |

В(ашой) м(и)л(ости) в службах п(о)в(инный) Оста-
фей Волович, подканцъле[р] В(еликого) к(нязства)

Литов(ского) и мар(шалок) дворный. |

[с. 4] Ясневелможным паном радам его кр(оловское)
м(и)л(ости) Великого князства Литовског(o) пану
Миколаю Радивилу, | воеводе Виленскому, канцлеру
Великог(o) кн(я)зства Литовског(o), старосте Мозыр-
скому, Лидскому, Борисовскому; пану Юрю Александровичу
Ходкевичу, пану Троцкому, старосте Белскому;
пану Яну Ходкевичу, | старосте Жомойтскому, маршалку
земскому Великог(o) кн(я)зства Литовског(o), админи-
стратору и гэтману земли Либлянскное, старосте Ко-
венскому; и кашталяну Жомойтскому, тивуну [Жомойт]
скому пану Малхеру Шемету; воеводе Подляйскому,
старосте Пинскому пану Василю Тишке|вичу; кашталя-
ну Подляйскому пану Григорю Тризне; а пану Яну Ми-
колаевичу | Гайку, кашталяну Берестейскому, державцы
Трабскому – паном мне велице и особ|ливе ласкавым
и иным паном радам, их м(и)л(о)с(ти), которые бы по-
сполу албо не|подалеку на том час были от их м(и)л(о)-
сти, до которого зъ ихъ м(и)л(остей) том лист принесен
будет, абы рачил вычитавши другим подавати.

На с. 4 надпісы, зробленыя ў Нясвіжскім архіве
Радзівілаў: 1) № 2 fasc. 11 Kiszczyńskich. 2) List
P. Ostafia Wołowicza do pp. rad W^oX^aL^o pisany.

2. [1574].XI.03. Аршанскі дзяржаўца Філон Кміта паведамляе вялікаму гетману ВКЛ пра су- стрэчу літоўскага ганца ў Смаленску і пра сітуацыю ў Маскоўскай дзяржаве.

Друкунца паводле факсіміле арыгінала: Кур-
ніцкая бібліятэка (Польшча). Рукапіс № 1536, дак.
№ 90, с. 383–386.

Пропанаванае датаване грунтуеца на тым, што
менавіта ў 1574 годзе 29 кастрычніка прыпада-
ла на пятніцу, а 3 лістапада – на сераду, як аб-
гэтым сказана ў тэксле. Адрасатам ліста быў,
верагодна, Мікалай Радзівіл Руды, які пасля
смерці вялікага гетмана Рыгора Хадкевіча (1572
або 1573 год) пачаў выконваць яго абавязкі, але афи-
цыйна быў зацверджаны на гетманскай пасадзе
толькі ў 1576 годзе.


[С. 383] М(и)л(о)стивыи п(а)не гетмане навышиши, |
пане а п(а)не мои м(и)л(о)стивыи. | Так, яком то дал
знати вашеi панскеi м(и)л(о)сти, своему м(и)л(о)стивому
пану | около стрѣчи гонца г(о)с(по)д(а)ръскаго,
иже не поткало его большei | одно шесть ч(о)л(о)в(е)-
ков пѣших на рубежи и для чого то вчинили | и для
которое трывоги, штом первei достаточно на листе
| моем ку в(а)шееi м(и)л(о)сти выписавши, через по-
ручника кн(я)зя Жи|жемскаго послал, а иж для доста-

точного прогляданя с тым | паном Букрабою далеi
до Смоленска послал есми посланцовъ сво|ихъ, хотячи о
принятую его од стрѣчи и приставов кн(я)зя | великого
певность мѣти.

Тые звротившися дня сего | днешнега в середу ноя-
бра третьего дали мнѣ тую справу, | што дей были
повѣдили тая шесть ч(о)л(о)в(е)ковъ, поткавшi | гонца
г(о)с(по)д(а)ръскаго на рубежи, иж ему стрѣча и пристав
и кормъ | и подводы отель в пяти миляхъ, то ест
на вроцищи в Путятине готово стоить, ино там есмо на
тое мѣсто | приехавши того ничего не нашли, але от-
тол дей у двух миляхъ на вроцищи на Лосмени приехали
дei к нам три бо|ярины наимя Меншои, Курчовъ а Фе-
дор Жуковъ, корму ани | подводъ того ничего не мѣли.
Оттоль дei тая стрѣча | взявши нас проводили до Луб-
на под Смоленскъ у двух миляхъ, тамъ же дei от того
села Лубна в пятницу октебра | двадцать девятого дня
поткал нас от кн(я)зя великого | пристав Офонасеi Би-
тятовъ, детei дei боярскихъ при|бранныхъ цвѣтно немало
и всего почту было з ним конеi | большei полтораста.
Так же дei том пристав статечне [с. 384] и ласкаве

противко гонцу г(о)с(по)д(а)рьскому показал, ласку | г(о)с(по)д(а)ра своего великого кн(я)зя оповѣдил, приход и одход | доброволныи обещал, и о особе своеи, иж есть з двору | г(о)с(по)д(а)ра своего ему приставом послан, кормъ и великии | достаток по приказанью г(о)-с(по)д(а)ря своего чинечи ему вчас|ности ознашиль, и о дорозе его, и о здоровю г(о)с(по)д(а)рьском | и его пыталяся, и водле обычаю своего колко разов про|тивко ему за шапку свою фатался. Гонец дей г(о)с(по)д(а)ра н(а)ш(о)го | на тое витане его молчаль, и ничего не от|казалъ. | А потом дей том Битягов мовил, што ж дей еси старои | не умень, въ старости дей бывает розум, а ты дей | опять по лесом едучи з розумом своим ростерался. | И он дей ему так отказал: «Ну, едь до господы, там ся с тобою | привитаю и розговорю». И приехавши дей на мѣстце, так | и вчинил, витал пристава и всих детеи бояр|ских и был | въ пристава на обѣде. Тамъ же дей дана ему была | господа вельми недѣльная, в которои и вытряивать | не могъ, аж мои служебник шол до пристава з нарека|нем, | и дана господа лѣпшая. Стаци, корму ани под|водъ | не дано, и аж до Смоленска подводы наши шли, нижли | яко посланцовъ моих, которые его провадили, маючи од мене | и листъ до воеводы Смоленского, яком то в(а)ш(о)и м(и)л(о)сти дал знат. | Жем писал задаочи причину коло розмѣн нѣкоторых, а больш | ижбы ся могли чего коло непрезпечностеи и спрах непри|етелских выведати, так и тых людеи, которые подводы [с. 385] провадили, с тых всих ни одного не пустили и ни бра|ли | их до Смолен|ска и нашим конем своих людеи приставивши | подводы взяли. И тым людем нашим посланцом моим корму | ести и пити не давали, все за грошъ свои куповали и з вѣ|ликою дорогостью. А по|том на писане мое листъ зъ Смоленска од воеводы ко мне служебнику моему высланъ | и подводы вернены.

Тамъ же дей в том селе од того, кото|рыи листъ зъ Смоленска принес,



Апошняя старонка паслання
Ф. Кміты з яго подпісам

посланцы мои выве|далися, иж дей тому посланцу г(о)с(по)д(а)рьскому вси люди вельми | ради и про|сять Бога о мир и о покои. И дано дей ему | стацю на четырнадцать ч(о)л(о)в(е)к(о)въ, барана а чверт яло|вичю, а на десеть конеи по четвертице овса а по два во|зы съна. Корму дей всего велено достаток давати. | Коло выведеня непрезпечностеи неприятелских и готованя его выведавши посланцы мои от знаемых | приятелей своих так на потканю оное стрѣчи, яко и в | том селе Лубне дали мнѣ тууу справу, иж дей певне а непохібне отовсель и ото всего его панства дороги зго|тованы до Витебска и люд весь зъ ближ|них его панствъ | збираеться к Лукам, дѣла и ввесь нарад том у Луках. До ор|дь, до Казани, Асторохани, до Нагаи, до всих послал и до Черемисы луговое, тым тридцатьма тисечам з луками | и всим тым воискам казал на день светого Николы | становитися в Луках Великих. Есть же дей люд в Дорогобужю, о котором и первеи слышат было, з воеводою [с. 386] Морозо|вым. Том дей люд стерегут Смоленска, бо дей в них | там вѣдомость не одменяеться, што отсель з Орши | маеть впасти люд великии под Смоленско [sic] и к Дорогобужю. | И то дей вѣдауть, иж тут на люди служебные, езные и козаки | п(е)н(я)зи даютъ. Для то|го дей коло Смоленска увезде и дороги | засѣчено. Зыншое теж стороны от шпѣкгов певных | вѣдомость маю и неоднократно прибегаючи даютъ вѣ|дать, же дей люд великии збираеть, дороги по лесом и по | болотамъ увезде выправлены и выготовлены, | а нигдѣ инде только до Витебска. Воина дей певне будет, | если дей што тепер через того гонца не постано|вить. | И што дей вси люди к Богу руки подносячи просять, абы по|кои был, а панства б ся г(о)с(по)д(а)рьские вмирыли, одно ж о том | покои жадным обычаем надеи не покладаютъ | и згожаются ув одно слово, яко посланцы мои, так и шпекги | маючи певную вѣдомость од приятелей своих, болшеи в тако|вом знаку причину до воини даючи, иж дей княз великии зъ землею ся | своею умирыл, опричину зламал, з детьми своими и с кня|зми, паны и со всеми бояры и всеми землями своими | впокойл, з митрополитами и владыками угодившися | и прощавшися. На непри|етеля дей своего поднести саблю | бл(а)гословенство взял, чого ему Б(о)же Сотворытелю | не поможи. При том полецамся ласце в(а)шое м(и)л(о)сти моего м(и)л(о)сти|вого п(а)на.

Писан на Орши м(е)с(я)ца ноябр(а) 3 дня. В(ашое) м(илости), моег(о) м(и)л(о)сти(вого) п(а)на служ|ебник Філон Кмита, дер(жавца) Оршинскии.

3. 1577. Ваенны лагер пад Гданьскам. Кароль польскі, вялікі князь літоўскі Ставан Баторый запрашае на ваеннную службу ротмістраў гусарскай кавалерыі для войска дворнага гетмана ВКЛ Крыштофа Радзівіла, дае ўставу, як павінны быць аснашчаны гусары і якая плата (жолд) ім належыць.

Друкуецца паводле факсіміле арыгінала: Курніцкая бібліятэка (Польшча). Рукапіс № 1538, дак. № 10, арк. 25–26 адв. Гэта фармуляр, або ўзор, для напісання персанальных запрашэнняў, зацверджаны Ставанам Баторыем.

[Арк. 25] Стеван Божю м(и)л(о)стю корол полскій, великий кн(я)зь літовскій, рускій, прускій, | жемойтскій, мазовецкій, лифляндскій, кн(я)жа седмікградское и іных. |

Иж великая небезпечностъ дееться в земли Ліфляндской от войскъ кн(я)зя великого моско|вскаго и зыншихъ сторон тому панству, Великому княству Литовскому, | прото обмышлеваочи, яко бы ся тым небезпечностямъ забегчи а оно|му панству людми служебными заслону учинити лепей, поручили | есмо и дали моць гетману дворному и подчашому н(а)шому Великого кн(я)звства | Літовскаго, старосте Борисовскому и Солецкому пану Криштофу Радивилу | до тое службы и потребы н(а)шое г(о)с(по)д(а)рское и земскoe люд служебный рицер|скій за п(е)н(я)зи скарбу н(а)шого зводити и приймовати. А маючи певную | ведомость и залецане через того же гетмана н(а)шого дворного п(а)на Криштофа | Радивила о добрихъ, цнотливыхъ и хутливыхъ службахъ твоихъ, | которые ты ку кождой потребе Речи Посполитое чинити | звыкль, ку той потребе н(а)шой и земской на сто коней почту ездного | службу тебе приповедаем на целую чверть року, до которое жъ | службы н(а)шее г(о)с(по)д(а)рское и земскoe абы еси пилне и спешне без кождого | омешканя вжо ся способил и людь рицерский до тое потребы | и службы н(а)шое годный до себе зводил а на час певный и месцце, | от того гетмана н(а)шого п(а)на Криштофа Радивила назначоное, | с тою ротою своею становился и перед его м(и)л(о)стю так ся оказал | и пописал, маючи способъ тым обычаем, иж жолнеръ гусарский, кождый | пахолокъ мает мети под собою доброго коня а на собе зброю бля|ховую зъ нарукавемъ, копье без тарчи. А хто бы зброя мети | не мель, тотъ панцерь с тарчою мети мает и шишак добрый. | А кождый мети маеть копье с працорцом, шаблю, кончар, ручни|цу, пера цветное и иное начине, ку бою гусарскому належачое. | А таковому жолнеру гусарскому заплата

жольду певного будет | давана з скарбу н(а)шого через руки того же гетмана н(а)шого дворнаго на кождого коня на чверть по петнадцати золотыхъ полскихъ, то ест | по шести копъ грошей літовскіхъ. А особливое хотечи вас ротмистров | тым охотнейшихъ ку службамъ н(а)шимъ вделати, з ласки н(а)шое наджольдъ | помененый поступили есмо на кухню кождому ротмистру о ста [арк. 25 адв.] коней на чверть году по пятьдесят золотыхъ полскихъ. И который ротмистръ | нашъ водле тое уставы н(а)шое сто коней роты своеи мети будеть, тогды | в том же почоте сто коней позволено мети ему почту своего, водле тое уставы | н(а)шое конно, збройно осажоного, двадцати четыри кони. Одно же товариши у ротахъ в(а)шихъ яко на намнейшихъ почтохъ нехай бы переставали, ижбы там большей | особъ товаришовъ в кождой роте быти мели. И который бы товариши | меньшъ шести коней почту своего мел, таковий сам на собе тарчъ и древо у войску мети маеть. А тая служба мает ся почати по взятоу п(е)н(я)зе и от попису, | а на тягнене две недели маеть быти дано ку зыстю. А кгды в той службе рицерской дознаем быти человека рицерского, ку службе н(а)шой охотнога | и пожиточнога, ижбы службою своею нам, г(о)с(по)д(а)рю, и Речи Посполитой значне и што | славнога, приязнога нам, г(о)с(по)д(а)рю, оказал. Тогды мы, г(о)с(по)д(а)ръ, таковому кождому ласкою н(а)шою г(о)с(по)д(а)рскою памятовати и особливым опатрениемъ и подвышишъ нагорожати обецуемъ. Писан ув обозе над Кгданском, лета Бож(ъ)его | нарож(еня) 1577, м(е)с(я)ца¹.

² Stephanus Rex⁻². [След ад пячаткі]. |
Венцлав Акгрипа писар.

На аркушы 26 адв. (знейшнай вокладцы ліста) маецца надпіс: List krola Stephana | | rotmi|strzow. | 1577.

¹ Дата не пастаўлена. ²⁻² Уласнаручны подпіс Ставана Баторыя.

Алег ЛІЦКЕВІЧ ■



Партрэт Ставана Баторыя.
Стараежытная гравюра